

Працоўны час і час адпачынку ў сельскай гаспадарцы.

Згодна з часткай 1 артыкула 317 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь (далей - ПК РБ), рабочым раслінаводства, арганізацый сельскай гаспадаркі усталёўваецца суммированный ўлік працоўнага часу за гадавы ўліковы перыяд або разліковы год). Гадавы ўліковы перыяд можа вызначацца календарным (з 01.01. па 31.12.) або разліковым годам (напрыклад, з 01.04. па 31.03 наступнага года).

У перыяд напружаных палявых работ (сяўбы, догляду за пасевамі, нарыхтоўка кармоў, уборка ўраджаю, ўзворванне зябліва і інш.) наймальнік мае права ў выпадку неабходнасці павялічваць працягласць штодзённай працы (змены) да 10 гадзін, а з згоды працаўнікоў да 12 гадзін.

Пры гэтым працягласць працоўнага часу ў гадавы ўліковы перыяд не павінна перавышаць нармальнай працягласці працоўнага часу.

Пунктам 2 часткі 1 артыкула 317 ТК РБ ўстаноўлены наступныя спосабы кампенсацыі перапрацоўкі, якая ўзнікла ў перыяд напружаных палявых работ:

- шляхам змяншэння працоўнага дня (змены) у іншыя перыяды сезону або зімовы час;

- шляхам прадастаўлення іншых дзён адпачынку (з разліку адзін дзень адпачынку за восем гадзін перапрацоўкі);

- спалучэнне аднаго і іншага спосабаў.

Згодна з часткай 2 артыкула 317 ТК РБ, працоўных майстэрняў аўтатранспарту, складоў, іншых падраздзяленняў, якія абслугоўваюць раслінаводства, наймальнік мае права ўсталёўваць суммированный ўлік працоўнага часу на асобныя перыяды напружаных палявых работ. Пры гэтым наймальнік мае права ў гэтыя перыяды павялічваць працягласць штодзённай працы гэтых работнікаў да 10 гадзін з тым, што б за кожны ўліковы перыяд працягласць працоўнага часу па графіку работ (зменнасці) не перавышала нармальнага колькасці гадзін.

У адпаведнасці з часткай 3 артыкула 317 ТК РБ, рабочым жывёлагадоўлі можа ўсталёўвацца працоўны дзень падзелены не больш чым тры часткі, паміж якімі павінны быць перапынкі працягласцю не менш двух гадзін, уключаючы перапынак для адпачынку і харчавання.

Пры гэтым агульная працягласць працоўнага часу не павінна перавышаць для дадзенай катэгорыі рабочых працягласці штодзённай працы.

Галоўны дзяржаўны інспектар працы
Гродзенскага абласнога ўпраўлення
Дэпартаменту дзяржаўнай інспекцыі працы
І. М. Федаровіч
31.05.2018